



# Народная Асвета

Штогесячны  
навукова-педагагічны часопіс

Выдаецца з чэрвонія 1924 года

Мінск, «Дом прэсы»

8/2000

## ЗМЕСТ

Радзькоў А. М., Кравец А. У.		МЕТОДЫКА І ВОПЫТ	
Тэставыя методыкі ў навучальным працэсе: сучасны стан і перспектывы развіцця .		3	
АРГАНІЗАЦЫЯ НАРОДНАЙ АДУКАЦЫІ			
Шынгель Л. Дз. Інавацыйная тэхнолагія ў работе з педагогамі .....	12	Рубаник Т. В. Обучение написанию острожжетных рассказов в VI классе .....	69
Барысюк В. Л. Прафесійнальная аб'яднанні педагогаў ...	20	Герасимович М. М. Идейность и народность литературы в русской критике .....	80
Лысенка З. А. Кадравая праблема .....	26	Міхайчук Т. Г. Душевное слово .....	89
МЕРКАВАННЕ			
Прыступа М. І. Да пытання аб адзінай «фізкультурна-адукацыйной прасторы» Беларусі .	35	Сікорскі А. М. Модульная тэхнолагія вывучэння географіі ў IX класе .....	102
ПРАВЫ ДЗЯЦЕЙ — ПРАВА НА БУДУЧЫНЮ			
Пшонік Г. Б. Чужыя сярод сваіх .....	39	Сірацок Г. Э. Іспанская мова. V клас .....	110
ВЫХАВАЎЧЫ ПРАЦЭС: ТЭОРЫЯ І ПРАКТИКА			
Жылінская Т. Г. Уздзеянне праз музыку .....	48	Шарана А. І., Яльніцкі А. П. Арганічная хімія. IX клас .....	121
У ПЕДАГАГІЧНАЙ МАЙСТЭРНІ			
Цымбалюк А. А. Фарміраванне вакальна-харавой культуры школьнікаў .....	54	Голубеў У. А. Рух нябесных цел .....	126
ТЭМА СА ШКОЛЬНАЙ ПРАГРАМЫ			
Люкевич В. В. С болью за чэловека .....	61	Васілеўскі А. Б. Трыганаметрыя трохвугольніка .....	133
ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА			
Багдасараў А. А., Багдасараў М. А., Навуменка У. Я. Асаўліве звязно ў сістэме адукацыі		142	
Герасімава Т. Ю. Новы падыход да прафесійнальнай падрыхтоўкі настаўнікаў фізікі .....		146	
НАВУКОВЫЯ ПАВЕДАМЛЕННІ, ПУБЛІКАЦЫІ			
Гегман І. У. Заходнебеларуская літаратура ў книгах Уладзіміра Калесніка 50—60-х гг. .....		149	
Міхайлава Н. В. Роля метафоры ў філософскім асэнсанівні матэматычнай творчасці .....		154	

**Заснавальнік:**  
**МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Галоўны рэдактар Н. І. КАЛЕСНІК  
Рэдакцыйная колегія: Б. А. ГАПАНОВІЧ, Г. Дз. ДЫЛЯН, У. Т. КАБУШ,  
З. А. ЛЫСЕНКА, Г. Б. ПШОНІК, Г. А. РЫЛЬКО (адказны сакратар),  
І. С. СКАРАПАНАВА, Т. У. СЯНЬКО, В. У. ЧЭЧАТ, У. І. ЯКУБОВІЧ  
(намеснік галоўнага рэдактара),

© «Народная асьвета», 2000

## УЗДЗЕЯННЕ ПРАЗ МУЗЫКУ

Творчасць кампазітараў XX ст. як сродак маральнага выхавання школьнікаў

**Т. Г. ЖЫЛІНСКАЯ,**  
старшы выкладчык кафедры музычнага выхавання  
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава

Адна з асноўных праблем масавага музычнага выхавання ў агульнаадукацыйнай школе, паводле трапнага выказвання Дэмітрыя Барысавіча Кабалеўскага, — «уздзейнне праз музыку на ўвесь духоўны свет вучняў». Настаўнік павінен выразна ўяўляць асаблівасці ўплыву музыкі на асобу, якая фарміруецца. У гэтай сувязі дарэчы будзе прывесці меркаванне славутага нямецкага паэта Фрыдрыха Шылера. У сваім артыкуле «Аб маральнай карысці эстэтычных нораў» ён выказаў здагадку, што аснова ўсялякай амаральнасці знаходзіцца ў калізіі добрага з прыемным, г. зн. маральнага з пачуццёвым.

Для ўплыву на духоўны свет сваіх выхаванцаў з дапамогай вышэйшых узороў музычнай культуры школьні настаўнік музыкі і спеваў мае ўсяго дзве гадзіны ў тыдзень. Разам з тым развіццё электронных сродкаў масавай інфармацыі адкрывае новыя магчымасці ўздзейння музыкі на шматмільённыя аудыторыі. Большую частку свайго вольнага часу нашы дзеці знаходзяцца ў сферы ўплыву аўдыя- і відэапрадукцыі, якая запаўняе эфір пераважна так званай лёгкай музыкай, часта адкрыта пошлай і амаральнай. І калі гэта прадукцыя робіцца асноўнай духоўнай патрэбнасцю растучага чалавека, то, стаўшы дарослым, ён аказваецца праста няздольным разумець сапраўднае мастацтва. Выхаванне, якое не грунтуетца на адзінстве эстэтычнага і этичнага, з'яўляецца крыніцай многіх хібаў у паводзінах, у стылі жыцця.

Не, я не заклікаю «выкінуць» усю забаўляльную музыку «на сметнік»: патрэбнасць у забавах — нармальная патрэбнасць кожнага чалавека, тым больш чалавека маладога. Але яна не

павінна замяніць сабой усе духоўныя запатрабаванні, прывесці да перанасычанасці. Музыка «для ног» не павінна стаць музыкай «для розуму».

На якім жа музычным матэрыяле трэба выхоўваць сучаснае маладое пакаленне? На думку Дз. Б. Кабалейскага, «значная частка педагогаў ва ўсім свеце стаіць на тым пункце гледжання, што музычнае выхаванне павінна будавацца на арганічным спалучэнні трох элементаў: народнай музыкі, класічнай музыкі і музыкі сучаснай». І народная, і класічная музыка ўжо даўно даказалі сваю эстэтычную каштоўнасць. Што ж датычыць музыкі сучаснай, то нават сама гэта паняцце дагэтуль многімі педагогамі трактуеца да статкова павярхойна.

Мы — пакаленне, якое жыве на зыходзе XX стагоддзя, і пад паняццем «сучасная музыка» разумеем музыку, створаную ў нашым стагоддзі. Гэта велізарны пласт культуры, уплыў якога на фарміраванне асобы сучаснага чалавека ўзрастает з кожным днём. Таму нельга зразумець тых настаўнікаў, якія пазбягаюць звязтання да сучаснай музыкі на сваіх уроках.

Сучасная музыка настолькі арганічна ўвайшла ў наша жыццё, што мы нават не ўспрымаєм яе як асобы від мастацтва. Музыка радыё і тэлебачання, музыка да драматычных спектакляў і кінафільмаў становіцца ўсё больш складанай і шматзначнай, больш цесна звязвае людзей з іншымі формамі грамадской свядомасці і ўсё больш эфектуна ўпłyвае на духоўны свет асобы.

Вывучаючы музыку XX ст., мы разумеем, што творы некаторых славутых кампазітараў ужо не можам аднесці да традыцыйнай класічнай спадчыны, напрыклад Першую сімфонію ў шасці частках А. М. Скрабіна. Яе, напісаную ў 1900 г., прафесар і дырэктар Маскоўскай кансерваторыі В. І. Сафонаў прадставіў калегам як «новую Біблію» — за яе наватарскую музычную мову. Або ўзяць такі арыгінальны твор, як «Пелеас і Мелізанд» Клода Дэбюсі. Опера-антропера, напісаная ў 1902 г. па сюжэту і з выкарыстаннем тэксту аднайменнай драмы Марыса Метэрлінка, а таксама аднайменная сімфанічная паэма Арнольда Шонберга сталі папярэдніцамі адкрыцця сістэмы да-дэкафоніі (дванаццацігучча). У гэтых першых творах XX ст. музыка перасягнула межы класічнага.

Менавіта ў XX ст. адбыўся дакладны падзел на музыку «лёгкую» і «сур'ёзнную», прычым гаварыць яны пачалі на розных музычных мовах, паміж якімі — пастка. «Сур'ёзны» музыкай у асноўным працягвалі займацца прафесіяналы, што

валодалі ўсім арсеналам кампазітарскай тэхнікі. У працэсе іх творчасці змянілася паніцце індывідуальнага кампазітарска-га стылю.

Творчасць адных кампазітараў (Г. Свірыдаў) грунтуецца на ўсім музычным вопыце творцаў папярэдніх эпох. Творчасць другіх (Дз. Шастаковіч, А. Шнітке) увабрала ў сябе толькі асобныя элементы з вопыту кампазітараў мінулага. Творчасць трэціх (І. Стравінскі) увогуле вызначаецца стылявой разнастайнасцю. Складанасці музычнай мовы і разнастайнасць стылявых напрамкаў прывялі да проблемы ўзаемаразумення кампазітара і слухача. Апошні вымушаны пастанінна прыстасоўвацца, а значыць, яго трэба загадзя настройваць на нечаканасць.

Вырашаючы проблему ўзаемаразумення са слухачом, проблему камунікацыі, «сур'ёзная» музыка звязтаеца да «гібрыдных» жанраў. Яны маляўнічыя і па-тэатральнаму відовішчныя: сімфонія-араторыя, сімфонія-канцэрт, вакальна-сімфанічная аповесць, паэторыя (хор + аркестр + паэт), дэкламаторыя. Менавіта такія жанры з ціавасцю ўспрымаюцца старэйшымі школьнікамі. Напрыклад, дэкламаторыя «Аб часе і аб лёсе» на вершы У. Высоцкага і музыку А. Шнітке, як правіла, карыстаеца поспехам у падлеткаў. Тэма Дабра і Зла, раскрытая сродкамі сучасных музычнай і паэтычнай моў, аказваеца вельмі блізкай, зразумелай юным людзям і, бяспрэчна, сее зерне высокай духоўнасці ў іх душах.

Творчасць сучасных кампазітараў займае значнае месца ў цяперашній школьнай праграме. Дзеці вывучаюць творы С. Пракоф'ева, Дз. Шастаковіча, М. Мяскоўскага, Дз. Кабалеўскага, Р. Шчадрына, А. Хачатурана, Дж. Гershвіна, І. Дунайскага, М. Блантэра, Г. Гладкова, М. Чуркіна, Я. Глебава, С. Картэса і інш. Праграмны матэрыял прадугледжвае засваенне дзэцьмі шэрага прынцыповых момантаў:

быць добрым слухачом трэба вучыцца, гэтаксама, як вучацца майстэрству кампазітара або выкананіць;

толькі той, хто ўмее слухаць музыку, здольны зразумець мастацтва оперы, балета, успрымаць такую складаную музычную форму, як сімфонія;

музычна адукаваны чалавек ведае, што мелодыя — гэта душа музыкі, што музыка выяўляе пачуцці многіх людзей, што музыка — гэта мастацтва, якое раскрываеца перад слухачом паступова, крок за крокам.

Увага да творчасці сучасных музыкантаў — вялікі плюс цяперашній школьнай праграмы. Аднак нельга не адзначыць,

што для вывучэння прапаноўваеца ў асноўным музыка кампазітараў савецкай музычнай школы. Між тым і творчасць замежных кампазітараў уяўляе надзвычай каштоўны матэрыял для адукцыі і выхаваўчай работы з вучнямі. Возьмем, напрыклад, музычную оперу-гульню для дзяцей Паўля Хіндэміта «Мы будуем горад». Галоўная каштоўнасць гэтага твора — прадастаўленне юным слухачам шырокай прасторы для прайяўлення ўласнай ініцыятывы. Ужо ў прадмове да оперы-гульні аўтар асабліва падкрэслівае гэта. Хіндэміт дазваляе змяняць форму свайго твора ў адпаведнасці з запатрабаваннямі і магчымасцямі гуртка дзяцей, якія гуляюць у прапанаваную ім гульню. Імкненне развіць актыўнасць мыслення, кемлівасць, фантазію ў юных слухачоў падтрымліваеца самай сутнасцю оперы-гульні, яе зместам і формай.

Дзеці з вады і пяску будуюць свой уласны горад, дзе жывуть: шавец, слесар, прадавец, зубны ўрач, хворы і інш. У горадзе ёсьць эккурсавод, настаўнік і вучні, якія гуляюць у індзейцаў. Ёсьць таксама і разбойнікі, напад якіх трэба адбіць. Усе яны — дзеочыя асобы музычных сцэнак, што разыгрываюцца дзецьмі. Заканчваеца гульня пытаннем: «Ці ёсьць у вашым горадзе дарослыя людзі?». Рабяты з гумарам адказваюць: «Не! У нас усе дзеци — і бургамістр, і цёткі, і дзядзькі, і нават самы галоўны рэгуліроўшчык руху».

Няцяжка ўяўіць, які энтузіязм можа выклікаць гэта гульня ў юных удзельнікаў. Акрамя таго, у ходзе яе вырашаюцца многія маральныя задачы, і самая галоўная сярод іх — выхаванне любви да роднага горада.

Шмат цікавых момантаў утрымлівае і музыка Паўля Хіндэміта. У ёй гучаць сольныя партыі, дуэты, чатырохгалосыя хары. Музыка гэта поліфанічная, і кожны спявак або інструменталіст атрымлівае сваю «ролю». Кожны ўдзельнік гульні адчувае сябе паўнапраўным членам калектыву. Музыка оперы дастаткова лаканічна і, разам з тым, ёмістая ў стварэнні пэўных вобразаў. Аўтар дабіваеца даступнасці, не адмаўляючыся ад даволі складанай музычнай мовы. Ён уводзіць слухачоў-удзельнікаў у свой музычны свет.

Шырокія магчымасці для музычнай адукцыі і ўвогуле эстэтычнага выхавання школьнікаў утрымлівае таксама музыка для дзяцей такіх славутых замежных кампазітараў, як А. Анегер, Д. Міё, Б. Бартак, З. Кодай і інш.

У старэйшых класах вывучаемы музычны матэрыял дапаўняеца творамі А. Пахмутавай, Г. Свірьдава, І. Марозава,

I. Стравінскага, М. Аладава, А. Багатырова, У. Алоўнікова, М. Равеля, А. Цфасмана, Ц. Хрэннікава, Г. Струве, Я. Сібеліуса, Э. Віла-Лобаса. Настаўніку варт звярнуць увагу вучняў на багацце мастацкіх вобразаў і складанасць зместу гэтых твораў. Старшакласнікі — адпаведна праграме — прасочваюць сувязі музыкі з літаратурай і выяўленчым мастацтвам, пераконваюцца ў тым, што крыніца музыкі — жывёл. Музыка можа выховаць смеласць і высакародства, а можа стымуляваць агрэсіўнасць і жорсткасць. Вывучаючы музыку, рабяты вывучаюць жывёл.

Большасць кампазітараў, з творчасцю якіх знаёміца на ўроках школьнікі, працавалі (працуяць) у жанры «лёгкай» музыкі. Эта — І. Дунаеўскі, А. Пахмутава, Ц. Хрэннікаў і інш. Што ж такое «лёгкая» музыка і якія вынікі яе ўздзеяння на слухачоў? Часта здараецца чуць разважанні аб тым, што гэта — чиста забаўляльныя мелодыі. Але ёсьць і іншае меркаванне: «высакароднае мастацтва масавай музыкі». Разгледзім жа лепшыя ўзоры гэтага мастацтва.

Песенны жанр, у якім так паспяхова працавалі І. Дунаеўскі, М. Блантэр, В. Салаёў-Сядой, знайшоў належнае адлюстраванне ў сучаснай школьнай праграме. На прыкладах **песень** 20—30-х гг. нашага стагоддзя вучні знаёміца з гісторыяй сваёй краіны, разам з аўтарамі папулярных твораў захапляюцца іх героямі — людзімі, якія выстаялі ў суроўя гады грамадзянскай вайны, якія марылі аб будаўніцтве новага свету. Песні 50—70-х гг. спалучаюць у сабе «прыгажосць мелодыі, герайзм харектару, цнатлівасць і высокую прастату...». «Хатынь» І. Лучанка, «Алёша» Э. Калманоўскага, «Я крочу па Маскве» А. Пятрова, «Шчасце» Дз. Кабалеўскага, «Школьны карабель» Г. Струве і іншыя творы даюць настаўніку багаты матэрыял для вырашэння пэўных адукатыйных і выхаваўчых задач.

**Песні пратэсту** — песні нашых замежных сучаснікаў: П. Сігера, Б. Дзіланы, М. Тэадаракіса, В. Хары, Дж. Рыда. Гэтыя аўтары вельмі блізкія нашай моладзі. Іх музыка ўжо прайшла пэўнае выпрабаванне часам і заняла адпаведнае месца ў сучасным культурным працэсе.

**Французскі шансон XX ст.** Вучні знаёміца са славутымі іменамі М. Шэвалье, Э. Піяф, М. Мацье, Ш. Азнавура. Факты жывёл і творчасці гэтых выдатных спевакоў могуць быць выкарыстаны настаўнікам для гутаркі аб складанасці шляху ў мастацтва, аб узаемаабумоўленасці працы, настойлівасці і — поспеху.

**Джазавая музыка.** Сёння ўжо ніхто не стане называць яе толькі музыкай для танцаў. Гісторыя развіцця джаза неад'емная ад барацьбы з расізмам, нацызмам, насіллем. Адна з на-дзвычай цікавых з'яў сённяшняй музычнай культуры — экалагічны джаз. Заснавальнік гэтага напрамку — П. Уінтэр. «З усёй Сонечнай сістэмы Зямля — адзіная населеная планета. Па выканнёвых рэштках мы ведаем, што дыназаўры, пасля 180 мільёнаў гадоў існавання, павыміралі ўсе да аднаго. Ніводны від не гарантаваны ад гэтага. А мы існуем толькі каля мільёна гадоў, мы — від, які ўпершыню здолеў вынайсці сродкі ўласнага знішчэння. Я думаю, што наш абавязак — змагацца за гэта жыццё <...> за ўсіх тых істот, якія жылі да нас і каму мы абавязаны жыццём, а таксама ўсіх тых, хто, калі мы не настолькі звар'яцеем, каб знішчыць сябе, будучь жыць пасля нас <...> Мы можам захаваць і ўмацаваць гэта жыццё, якое ўпрыгожвае нашу планету». Размова на ўроку аб класічным джазе можа быць выкарыстана настаўнікам для развіцця тэмы адказнасці маладога пакалення за далейшае існаванне жыцця на Зямлі.

**Рок-музыка.** Пачаўшыся як чарговы «псіхоз» маладзёжнай моды, адмаўляючы класічную спадчыну, гэты напрамак у рэшце рэшт прадставіў свету высокія ўзоры музычнай творчасці. Для прыкладу можна прывесці рок-оперы «Ісус Хрыстос — суперзорка» Э. Л. Уэбера і «Юнона» і «Авось» А. Рыбнікава. Нельга, зразумела, сёння абысці ўвагай і творчасць такой сусветна вядомай рок-групы, як «Бітлз». Гутарка аб гісторыі яе стварэння і дзеянісці можа стаць падставай для разважання аб узаемасувязі такіх паняццяў, як дружба і творчасць, каханне і творчасць.

Мы закранулі толькі некалькі напрамакаў «лёгкай» музыкі, да якіх прапаноўвае звяртацца цяперашняя школьнай програма, і паспрабавалі паказаць, што праграма гэта прадастаўляе настаўніку шырокія магчымасці для творчага выкарыстання здабыткаў сучаснай песьеннай культуры. Важна толькі навучыцца самому і навучыць сваіх выхаванцаў адрозніваць «забаўляльщицу», плён пагоні за модай, і добрую, сапраўдную музыку. Бо музыка XX ст. — з'ява дастаткова складаная, часам парадаксальная, але з'ява, якая ўтрымлівае, дзякуючы лепшым узорам сваім, велізарны маральны і эстэтычны зарад. Лепшыя рысы гэтай музыкі — філософічнасць, эмцыянальнасць, уз-нёсласць, імкненне чалавека ўсвядоміць сваё месца ў Сусвеце, зразумець сувязь часоў — спрактыкованы настаўнік здолее ўмела выкарыстаць у сваёй работе.